

## Рэгістрацыйная карта дзіцяці ў яслі

№ ..... па вул. ....

## I. ДЗІЦЯ

1. Імя і прозвішча ..... 2. Дата нараджэння .....
3. PESEL ..... 4. Адрас пражывання .....
5. Дзіця мае рашэнне аб інваліднасці ....., якое .....

## II. БАЦЬКІ/АПЕКУНЫ

## маці

1. Імя і прозвішча  
.....
2. PESEL .....
3. Месца пражывання  
.....
- тэлефон .....
- e-mail .....
4. Назва і месца працы/вучобы  
.....  
.....

## бацька

1. Імя і прозвішча  
.....
2. PESEL .....
3. Месца пражывання  
.....
- тэлефон .....
- e-mail .....
4. Назва і месца працы/вучобы  
.....  
.....

## III. БРАТЫ І СЁСТРЫ

1. Узрост/адрас ясляў ці адукацыйнай установы/група інваліднасці:
- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

## IV. ЗНАХОДЖАННЕ ДЗІЦЯЦІ Ў ЯСЛЯХ

1. Падкрэсліце, калі ласка:
- a) тэрмін, у які Вы чакаеце, што дзіця будзе прынята ў яслі .....
- b) колькасць гадзін у дзень ..... у які час ад ..... да .....
- c) прыёмы ежы, якімі дзіця будзе карыстацца: (непатрэбнае закрэсліць)  
- сняданак, - II сняданак, - абед, - падвячорак,
- d) тып дыеты дзіцяці: (непатрэбнае закрэсліць і запоўніць)  
- звычайная, - гіпаалергенная: якая....., - іншая: якая  
.....

## V. ЗАЯВЫ БАЦЬКОЎ/АПЕКУНОЎ:

1. Заяўляю/ем, што (непатрэбнае закрэсліць):
- a) адрас пражывання дзіцяці і бацькоў/ апекуноў знаходзіцца на тэрыторыі Лодзі так / не
- b) маю/ем Карту вялікай сям'і так / не

- c) я адзін/адна выхоўваю дзіця  
d) адзін/абое бацькоў мае/маюць групу па інваліднасці

так / не  
так / не

2. Заяўляю/ем, што я адначасова падаў/ла/лі ці маю/ем намер падаць заяву ў яслі № ..... (максімум 3 установы). У першую чаргу выбіраю/ем яслі № .....

3. Заяўляю/ем, што азнаёміўся/лася/ліся з правіламі набору дзяцей ва ўстановы Гарадской групы ясляў у Лодзі.

*Я папярэджаю/а аб крмінальнай адказнасці арт. 233 § 6 Крымінальнага кодэкса і пацвярджаю ўласнаручным подпісам, што інфармацыя і дадзеныя, указаныя ў карце, адпавядаюць рэчаіснасці.*

Лодзь, дата .....

.....  
разборлівы подпіс маці/апякуна

.....  
разборлівы подпіс бацькі/апякуна

## **VI. НЕАБХОДНЫЯ ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ НЕАБХОДНА ПРАД'ЯВІЦЬ З МЭТАЙ ПАЦВЯРДЖЭННЯ ЎКАЗАНЫХ ДАДЗЕНЫХ.**

1. Лодзкая Карта вялікай сям'і.
2. Дакумент, які пацвярджае той факт, што бацькі / апекуны выхоўваюць дзіця ў адзіночку (рашэнне суда, пасведчанне аб смерці аднаго з бацькоў / апекуноў).
3. Рашэнне аб інваліднасці дзіцяці, бацькоў / бацькоў альбо братоў і сясцёр.
4. Даведка з месца працы ці месца дзённай формы навучання.

Гарадская група ясляў у Лодзі, выконваючы інфармацыйнае абавязальства, якое датычыць збору персанальных дадзеных - арт. 13 Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (ЕС) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 года Аб абароне фізічных асоб пры апрацоўцы персанальных дадзеных і аб свабодным абароце такімі дадзенымі, а таксама аб адмене Дырэктывы 95/46 / ЕС (агульнае распараджэнне аб абароне дадзеных) паведамляе:

1. Адміністратарам персанальных дадзеных з'яўляецца Гарадская група ясляў у Лодзі, вул. Заходняя 55а, 91-063 Лодзь, у асобе дырэктара Гарадской групы ясляў у Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765 тэлефон: 42 632 24 08.
2. Кантактныя дадзеныя Інспектара па абароне дадзеных, тэлефон: 42 632 24 08, [iod@mzz.lodz.pl](mailto:iod@mzz.lodz.pl)
3. Апрацаваныя персанальныя дадзеныя будуць выкарыстоўвацца для мэтай, звязаных з наборам дзяцей ва ўстановы Гарадской групы ясляў у Лодзі.
4. Прававыя падставы для апрацоўкі персанальных дадзеных у вышэйпералічаным памеры:
  - a. Арт.6 п. 1 пп. а Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
  - b. Арт.6 п. 1 пп. с Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
  - c. Арт.6 п. 1 пп. а Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
  - d. Арт.6 п. 1 пп. с Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
  - e. Закон ад 4 лютага 2011 г. аб апецы над дзецьмі ва ўзросце да 3 гадоў (Зборнік законаў 2011 г., № 45, пункт 235), са зменах.
5. Пастанова гарадскога савета № LXIV / 1356/13 ад 12 чэрвеня 2013 года. г. Правілы распарадку ясляў.
6. Атрымальнікамі персанальных дадзеных будуць асобы, упаўнаважаныя апрацоўваць персанальныя дадзеныя.
  - a. доступу да давераных персанальных дадзеных,
  - b. выпраўлення давераных персанальных дадзеных,
  - v. выдалення даручаных персанальных дадзеных,
  - г. абмежавання апрацоўкі давераных дадзеных,
  - e. выказвання супраціву для апрацоўкі давераных дадзеных,
  - e. перадачы давераных дадзеных,
  - г. адклікання згоды на перадачу дадзеных у любы час,
  - ч. падачы скаргі ў кантралюючы орган.
7. Гарадская група ясляў у Лодзі не будзе перадаваць сабраныя дадзеныя трэцім краінам.
8. Гарадская група ясляў у Лодзі не будзе прафіляваць сабраныя персанальныя дадзеныя.
9. Давераныя дадзеныя будуць захоўвацца ў адпаведнасці з дзеючымі і архіўнымі правіламі, якія дзейнічаюць у Гарадской групе ясляў у Лодзі.
10. Прадстаўленне персанальных дадзеных неабходна для правядзення працэсу набору дзяцей у Гарадскую групу ясляў у Лодзі.
11. У выпадку адсутнасці згоды на апрацоўку персанальных дадзеных, Гарадская група ясляў у Лодзі не будзе мець юрыдычных падстаў для разглядання заявы на залічэнне дзіцяці ў яслі ў працэсе набору.

Лодзь, дата .....

.....  
разборлівы подпіс маці/апякуна

.....  
разборлівы подпіс бацькі/апякуна

На падставе арт. 6 п. 1 пп. а і арт. 9 п. 1 пп.а Распараджэння Еўрапейскага парламента і савета (ЕС) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г. аб абароне прыватных асоб пры апрацоўцы персанальных дадзеных і аб свабодным абароце гэтымі дадзенымі і адмене Дырэктывы 95/46 / ЕС (агульнае распараджэнне аб абароне дадзеных), я згодны / не згодны \* з апрацоўкай маіх асабістых дадзеных і асабістых дадзеных майго дзіцяці / дзяцей Гарадскай групай ясляў у Лодзі, прадстаўленай дырэктарам Гарадскай групай ясляў у Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, юрыдычны адрас вул. Заходня 55а, 91-063 Лодзь, для правядзення працэдуры набору дзяцей ва установы Гарадскай групы ясляў у Лодзі.

Лодзь, дата .....

.....  
разборлівы подпіс маці/апякуна

.....  
разборлівы подпіс бацькі/апякуна

## VII. ЗАЎВАГІ ДЫРЭКТАРА

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Лодзь, дата .....

.....  
подпіс дырэктара ясляў